

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 431/С-35939 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина со стеклоприемным пунктом) общей площадью 100,0 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Кореличи, ул. Чехова, 5

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 423355100001001622, площадью 0,0354 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания магазина) по адресу: г. п. Кореличи, ул. Чехова, 5. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах линий связи и радиосвязи, код 5.1, площадью 0,0007 га

Начальная цена продажи – 20 233,55 руб. (двадцать тысяч двести тридцать три рубля пятьдесят пять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 023 руб. (две тысячи двадцать три рубля)

Продавец – Гродненское областное потребительское общество (Кореличский филиал), 231430, г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, 8-01596-2-14-84

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBVY2X, УНП 500833225

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона <https://grino.by/auktion>.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звезда» от 04.01.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 13 августа 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» <https://grino.by/auktion>

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-4486 (назначение – здание специализированного транспорта, наименование – мастерские), площадью 536,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 4В

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000001010536, площадью 0,4552 га (назначение – земельный участок для обслуживания мастерской), расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Карского, 4В

Начальная цена продажи – 175 000 руб. (сто семьдесят пять тысяч рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 17 500 руб. (семнадцать тысяч пятьсот рублей)

Продавец – транспортное унитарное предприятие «Гродненский автотранс № 9», 230003, г. Гродно, ул. Карского, 4, тел. 8-0152-74-71-54

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBVY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 августа 2020 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3–209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона <https://grino.by/auktion>.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звезда» от 17.04.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 17 августа 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» <https://grino.by/auktion>

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» (Продавец) на праве собственности

ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА, 623/С-58735, 355,1 кв. м. Адрес: Минская обл., Узденский р-н, Неманский с/с, д. Стальбовщина, ул. Центральная, 9. Начальная цена с НДС – 25 370,31 руб. Земельный участок 625682109101000061 площадью 0,5683 га. Право аренды по 21.01.2109 г.

Аукцион состоится 31.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

Организатор аукциона: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by УНП 190055182

СТЫМУЛ ДЛЯ АКТИВИСТА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Змяненні адбыліся нядаўна, цяпер самы час актывістам ад народа праявіць сябе. Але пра сваіх актыўных памочнікаў дэпутаты не забывалі і раней. Тая ж Вольга Аўчыннікава згадвае, што атрымлівала ганаровыя граматы і па лініі грамадскіх арганізацый «Белая Русь» і «Беларускі саюз жанчын». Ну а званне «Чалавек года» – гэта наогул вельмі адказна і ганарова.

Жанчына кажа, што быць старастай для яе не абавязак, а стыль жыцця. Выслушаць чалавека, дапамагчы, данесці праблему да ведама мясцовай улады – гэта было для яе прыярытэтнай справай з таго самага моманту, калі ў 1983 годзе прыйшла працаваць у Пуцькі бібліятэчкарай. Абслугоўвала чытачоў з васьмі вёсак, да некаторых прыходзіла дадому. І з кожным заўсёды знаходзіла хвілінку, каб пагаманіць, распытаць пра справы.

«Вольга Аўчыннікава не разумее спажывецкіх падыходаў да справы, калі людзі патрабуюць – маўляў, вы мне павінны. Ёй лягчэй з тымі, хто заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу, каму неабякава, што будзе з яго малой радзімай.»

Пуцькі – вёска не малая: 100 двароў, каля 200 жыхароў. І стараста – сувязнае звяно паміж імі і сельсаветам. Патэлефанавалі, напрыклад, што па вуліцы праедзеца трактар, збярэ буйнагабарытнае смецце, а яна ўсіх абзваніла – рыхтуйцеся, маўляў. Пасля таго як Пуцькі далучылі да Радамляўскага сельсавета, Вольга Канстанцінаўна стала асноўнай крыніцай інфармацыі. Калі трэба было пра кагосьці спытацца, тэлефанавалі непасрэдна ёй.



Сустрэча з насельніцтвам в. Пуцькі.

Аднавяскоўцы таксама прывыклі, што калі нейкія праблемы, звяртацца трэба перш за ўсё да старасты. Зімой яна і сама некаторым патэлефануе, пацікавіцца, чым дапамагчы. Ведае, што інвалідам і старым без увагі з боку не абыйсцяся. Хоць іх яшчэ і сацработнікі апякуюць.

Бібліятэкі ў Пуцьках некалькі гадоў ужо няма, але ўсе ведаюць, што дома ў былой бібліятэчкаркі шмат кніг, і ідуць да яе. Яна ж апавяшчае ўсіх, калі чакаць бібліёбус з Чавус. І не скардзіцца, што дарма патраціла на кагосьці час. Сельсавет актывістку падтрымлівае – летась, напрыклад, калі ён атрымаў прэмію за добраўпарадкаванне, старасце таксама выдзелілі капейчыну. Яна ж, лічы, свой работнік. З яе дапамогай у вёсцы стварылі кветнік, зрабілі дзіцячую пляцоўку.

– Гэтыя знакі павагі вельмі натхняюць на работу, – прызнаецца суразмоўніца. – Хоць я раблю грамадскія справы па клічы душы, без якіх-небудзь напамінаў. Цяпер вось людзі папрасілі паставіць на ўездзе ў вёску паклонны крыж – збіраем грошы, будзем рабіць. А летась жыхары здалі на дзіцячую пляцоўку каля 200 рублёў. Я неяк абмовілася, што трэба нешта зрабіць для дзяцей – школу і садок у нас закрылі, дзе ім пагуляць?

І старшыня райсавета Анатоль Мацюлін мяне падтрымаў. Дзякуючы дапамозе з райсавета ў нас цяпер ёсць дзе пагуляць дзецям у футбол ці валебол. А яшчэ зрабілі пясочніцу, паставілі стол, лясніцтва зрабіла надзейныя лаўкі.

Вольга Аўчыннікава не разумее спажывецкіх падыходаў да справы, калі людзі патрабуюць – маўляў, вы мне павінны. Ёй лягчэй з тымі, хто заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу, каму неабякава, што будзе з яго малой радзімай. Актывістка вельмі спачувае дэпутатам, якім трэба браць на сябе адказнасць за нядбайных людзей – займацца стыхійнымі звалкамі, спархнелай спадчынай абыякавых нашчадкаў. Так быць не павінна, лічыць яна і робіць усё для таго, каб згуртаваць жыхароў і на тхніць іх на добрыя справы.

Нелі ЗІГУЛЯ.

Кампетэнтна

Паліна ЦЕРАШКОВА, выканальчы дырэктар Магілёўскай абласной асацыяцыі мясцовых Саветаў дэпутатаў:

– У штогадовых спаборніцтвах сярод органаў мясцовага самакіравання раней былі задзейнічаныя дзве катэгорыі – сельскія Саветы дэпутатаў і органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. У апошнюю катэгорыю ўваходзілі і калегіяльныя органы, і індывідуалы. Цяпер іх падзялілі, і гэта справядліва. У калегіяльным органе працуе група людзей, а тут усё трымаецца на актывістах. Новыя правілы будуць дзейнічаць ужо ў наступным годзе, зараз яны праходзяць юрыдычную экспертызу. Удзельнікаў у такіх спаборніцтвах заўсёды шмат, і вельмі часта некаторым не хапае аднаго-двух балаў, каб трапіць у пераможцы. Сёлета, напрыклад, даводзілася шукаць іншыя варыянты, як заахваціць актывістаў, – уручалі падзячныя лісты ад аблсавета. Улічваючы тое, што вартых людзей шмат, мы пайшлі на гэтыя змяненні.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда».

Выдавец — рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда»

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30 16 ліпеня 2020 года.